

В.А. АдзіночанкаГомельскі дзяржаўны ўніверсітэт Імя Ф. Скарыны, adzin28@gmail.com

Дасягненне міжканфесійнай згоды ў працэсе ўстойлівага развіцця Беларусі з'яўляецца для нас новай праблемай. Мы скажам яб яе як невізне, так і характары праблематычнасці. Справа ў тым, што ў савецкім грамадстве такая праблема не існавала проста таму, што не было ніякіх цяжкасцяў ва ўзаемаадносінах паміж рэлігіямі. Існавала праблема ва ўзаемаадносінах рэлігіі і дзяржавы, якая перакрывала сабой усё. Праводзілася паслядоўна антырэлігійная палітыка. Улады разглядалі рэлігію не проста як “перажытак мінулага” і “опіум народа”, але і як “адзіную легальна існуючую ў СССР антыкамуністычную ідэалогію”, з якой неабходна было змагацца. Зараз жа, калі адбыўся рэзкі пералом ў стаўленні да рэлігіі з боку дзяржавы і назіраецца няўхільны рост колькасці рэлігійных арганізацый, узнікла праблема ўзаемаадносін паміж імі. Адзначым, што ўзаемадзеянне паміж прыхільнікамі розных рэлігійных (або антырэлігійных) поглядаў – вельмі праблематычная сфера, у якой найбольш верагодна праяўленне нецярпімасці. Рэлігія грунтуецца на веры ў звышнатуральнае – тое, што мае для чалавека найбольшую каштоўнасць і на што ён абапіраецца ў сваім жыцці. Таму разыходжанні паміж прадстаўнікамі розных рэлігійных поглядаў маюць для іх прынцыповы характар. Гісторыя сведчыць, што праявы неталерантнасці часцей за ўсё адбываліся пераважна да тых, каго лічылі ерэтыкамі. У сувязі з гэтым адзначым, што нам зараз трэба выпрацоўваць вопыт талерантнасці, магчымасці бесканфліктнага суіснавання людзей з самымі рознымі поглядамі і перакананнямі. Для нас гэтая праблема з'яўляецца асабліва актуальнай у сілу таго, што Беларусь – поліканфесійная краіна. Для ілюстрацыі прывядзем наступную табліцу:

| | | 1.01.2011 |
|-----|---------------------------------|------------------|
| 1. | Праваслаўная царква | 1545 |
| 2. | Стараверская царква | 32 |
| 3. | Рымска-каталіцкая царква | 475 |
| 4. | Католікі лацінскага абраду | 1 |
| 5. | Грэка-каталіцкая царква | 14 |
| 6. | Рэфармацкая царква | 1 |
| 7. | Лютэранская царква | 27 |
| 8. | Евангельскія хрысціяне-баптысты | 275 |
| 9. | Армянская апостальская царква | 1 |
| 10. | Іаганская царква | 1 |
| 11. | Новаапостальская царква | 21 |
| 12. | Пресвітэрыянская царква | 1 |
| 13. | Хрысціяне веры евангелькай | 505 |
| 14. | Хрысціяне поўнага Евангелля | 55 |
| 15. | Хрысціяне веры апостальскай | 9 |
| 16. | Царква Хрыстова | 5 |
| 17. | Месіянскія суполкі | 2 |
| 18. | Адвентысты сёмага дня | 72 |
| 19. | Сведкі Іеговы | 27 |
| 20. | Мармоны | 4 |
| 21. | Іудзейская рэлігія | 30 |
| 22. | Прагрэсіўны іудаізм | 17 |
| 23. | Мусульманская рэлігія | 24 |
| 24. | Бахаі | 5 |
| 25. | Крышнаіты | 6 |
| | Усяго | 3162 |

Як бачым, на Беларусі зараз налічваецца 25 канфесій. Самай вялікай сярод іх, калі судзіць па колькасці зарэгістраваных суполак, з'яўляецца праваслаўе, далей ідуць хрысціяне веры евангельскай (пяцідзсятніцтва), каталіцтва і евангельскія хрысціяне-баптысты. Такім чынам, на Беларусі не супадае рэлігійная і нацыянальная ідэнтыфікацыя, як гэта, напрыклад, назіраецца ў нашых суседзяў з усходу і захаду. Там можа ў нейкай ступені дзейнічаць формула “рускі – праваслаўны, паляк – католік”. Для Беларусі ж такое атаесамленне не адпавядае рэчаіснасці: ёсць беларусы праваслаўныя, католікі, пратэстанты. Таму ні адна з канфесій не можа прэтэндаваць на дамінуючую ролю ў беларускай культуры і грамадстве. Таму трэба шукаць шляхі ўзаемадзеяння паміж людзьмі з рознымі рэлігійнымі перакананнямі.

На наш погляд, колькасць зарэгістраваных суполак канфесіі не з'яўляецца відавочным паказчыкам той ролі, якую яна адыгрывае ў сучаснай рэлігійнай сітуацыі на Беларусі. Пытанне аб колькасці прыхільнікаў той ці іншай канфесіі на Беларусі зараз з'яўляецца даволі спрэчным. Афіцыйна лічыцца, што прыкладна 50% насельніцтва краіны – веруючыя, з іх прыкладна 80% – праваслаўныя, 10% – католікі і 2% – пратэстанты. На наш погляд, тут ідзе супастаўленне розных паказчыкаў, бо падлік адбываецца на падставе самавызначэння чалавека, таго, да якой веры ён сам сябе адносіць. У праваслаўі і пратэстанцтве гэтае аднясенне мае розны сэнс. Як правіла, аднясенне да праваслаўя мае характар не рэлігійнай, а культурнай ідэнтыфікацыі. Чалавек лічыць сябе праваслаўным таму, што ў дзяцінстве быў хрышчоны ў праваслаўнай царкве або ў сілу ўяўленняў, што праваслаўе – “усходнеславянская рэлігія”. Калі ж чалавек заяўляе аб сваёй прыналежнасці да пратэстанцтва, у гэта ўкладваецца зусім іншы сэнс. Як правіла, гэта азначае, што ён рэгулярна наведвае суполку, прымае ўдзел у яе жыцці, вывучае Біблію і суадносіць яе палажэнні са сваімі паводзінамі. Таму, на наш погляд, трэба праводзіць далейшыя даследаванні для аналізу рэальнай рэлігійнай сітуацыі на Беларусі, пра што, дарэчы, пішуць многія даследчыкі.

Таксама адзначым розніцу ў росце зарэгістраваных рэлігійных суполак у розных канфесіях, якія зараз дзейнічаюць на Беларусі:

| | | на 1.01.1988 | на 1.01.2011 | рост за 1988-2011 гг. |
|-----|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1. | Праваслаўная царква | 399 | 1545 | 1146 |
| 2. | Стараверская царква | 22 | 32 | 10 |
| 3. | Рымска-каталіцкая царква | 121 | 475 | 354 |
| 4. | Католікі лацінскага абраду | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Грэка-каталіцкая царква | 0 | 14 | 14 |
| 6. | Рэфармацкая царква | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Лютэранская царква | 0 | 27 | 27 |
| 8. | Евангельскія хрысціяне- баптысты | 171 | 275 | 104 |
| 9. | Армянская апостальская царква | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Іаганская царква | 0 | 1 | 1 |
| 11. | Новаапостальская царква | 0 | 21 | 21 |
| 12. | Пресвітэрыянская царква | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Хрысціяне веры евангелькай | 39 | 505 | 466 |
| 14. | Хрысціяне поўнага Евангелля | 0 | 55 | 55 |
| 15. | Хрысціяне веры апостальскай | 0 | 9 | 9 |
| 16. | Царква Хрыстова | 0 | 5 | 5 |
| 17. | Месіяніскія суполкі | 0 | 2 | 2 |
| 18. | Адвентысты сёмага дня | 11 | 72 | 61 |
| 19. | Сведкі Іеговы | 0 | 27 | 27 |
| 20. | Мармоны | 0 | 4 | 4 |
| 21. | Іудзейская рэлігія | 1 | 30 | 29 |
| 22. | Прагрэсіўны іудаізм | 0 | 17 | 17 |
| 23. | Мусульманская рэлігія | 1 | 24 | 23 |
| 24. | Бахаі | 0 | 5 | 5 |
| 25. | Крышнаіты | 0 | 6 | 6 |
| | Усяго | 765 | 3162 | 2397 |

Такі чынам, мы можам заўважыць, што агульная колькасць зарэгістраваных рэлігійных суполак ў краіне за перыяд з 1988 па 2011 гады ўзрасла больш чым у чатыры разы. Прыкладна такія ж тэмпы росту ў праваслаўя і каталіцтва. Але, напрыклад, хрысціяне веры евангельскай павялічылі колькасць сваіх суполак амаль ў трынаццаць разоў, адвентысты сёмага дня – у шэсць. Адбылася рэгістрацыя суполак тых рэлігійных накірункаў, якіх на Беларусі дагэтуль не было, альбо якія існавалі ў падполлі. Усё гэта патрабуе намаганняў па дасягненню міжканфесійнай згоды ў краіне.

| Цэрквы, Рэлігійныя суполкі | Станоўчае | | Адмоўнае | | Абьякавае | | Нічога пра яе не ведаю | |
|--|-----------|------|----------|------|-----------|------|---------------------------|------|
| | 1998 | 2006 | 1998 | 2006 | 1998 | 2006 | 1998 | 2006 |
| Праваслаўная | 87,0 | 90,5 | 0,6 | 0,9 | 10,4 | 8,5 | 2,0 | 9,1 |
| Рымска- каталіцкая | 57,4 | 59,1 | 4,1 | 3,5 | 28,0 | 31,3 | 10,5 | 6,1 |
| Грэка-каталіцкая | 12,5 | 27,6 | 5,8 | 4,7 | 30,8 | 39,0 | 50,8 | 28,5 |
| Евангельскія хрысціяне- баптысты | 8,8 | 10,1 | 24,1 | 24,2 | 39,2 | 40,9 | 27,8 | 24,8 |
| Хрысціяне веры евангельскай | 4,8 | 8,9 | 16,7 | 10,7 | 31,2 | 34,9 | 47,2 | 45,4 |
| Адвентысты сёмага дня | 3,9 | 4,5 | 14,3 | 22,3 | 22,3 | 27,2 | 63,1 | 53,2 |
| Сведкі Іеговы | 3,4 | 4,4 | 21,4 | 22,8 | 22,8 | 27,7 | 57,1 | 46,4 |
| Іслам | 13,5 | 19,1 | 11,6 | 12,5 | 40,0 | 41,3 | 34,8 | 27,1 |

У цэлым на Беларусі назіраецца ўзрастанне ўзроўню рэлігійнай талерантнасці. Аб гэтым, у прыватнасці, сведчаць вынікі сацыялагічных апытанняў аб стаўленні да розных канфесій, праведзенных ў 1998 і 2006 гадах:

Як бачым, стаўленне амаль да ўсіх канфесій паляпшаецца. Але, на наш погляд, шмат у чым гэта тлумачыцца абьякавасцю альбо неінфармаванасцю. Так вельмі вялікі працэнт апытаных адказалі, што нічога не ведаюць пра дадзеную канфесію (за выключэннем праваслаўя і каталіцтва).

Шмат якія аўтары пішуць, што пры ўзаемадзеянні паміж рознымі рэлігійнымі накірункамі трэба рабіць націск не на кансэнсус, а на кампраміс. Бо веравучэнне розных рэлігійных накірункаў мае несумяшчальныя паміж сабой палажэнні, напрыклад, у католікаў і пратэстантаў, гэта стаўленне да Дзевы Марыі і святых. Але і кампраміс, на наш погляд, з'яўляецца недастатковай падставай для талерантнасці. Больш трывалым будзе паглыбленне ў сваю веру і менавіта адсюль успрыманне веруючых, якія належаць да іншых рэлігій.

Трэба таксама адзначыць, што хаця рэлігійная сітуацыя ў сучаснай Беларусі мае свае праблемы, але ў цэлым для яе характэрна мірнае суіснаванне прадстаўнікоў розных канфесій, а таксама наяўнасць міжрэлігійнага дыялогу. Яго асноўным ініцыятарам зараз з'яўляецца праваслаўная царква. На ўзроўні рэспубліканскага кіраўніцтва наладжаны вельмі добрыя ўзаемаадносіны паміж праваслаўнымі і католікамі, ідзе ўзаемадзеянне з евангельскімі хрысціянамі-баптыстамі, праведзены вельмі прадстаўнічыя канферэнцыі па пытаннях дыялогу з мусульманамі і іудзеямі. Пры Сінодзе Беларускай Праваслаўнай Царквы дзейнічае інстытут рэлігійнага дыялогу і міжканфесійных камунікацый.

Але, на наш погляд, міжканфесійная згода ў сучаснай Беларусі павінна будавацца не на рэлігійнай аснове, бо рэлігія для гэтага не прызначана. Трэба, каб была свецкая аснова, а канкрэтна, дакладна распрацаваная прававая база, якая б забяспечвала ў краіне магчымасць дзейнічаць розным рэлігійным накірункам. Заканадаўства Беларусі кажа як аб роўнасці паміж канфесіямі і веравызнаннямі, так і аб магчымасці дыферэнцыраванага стаўлення да іх з боку дзяржавы. Так, у Прэамбуле закона “Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях” сказана: “Гэты Закон... вызначае прававыя асновы стварэння і дзейнасці рэлігійных арганізацый, выходзячы з: права кожнага на свабоду сумлення і свабоду веравызнання, а таксама на роўнасць перад законам незалежна ад стаўлення да рэлігіі; роўнасці рэлігій перад законам; прызнання вызначальнай ролі Праваслаўнай царквы ў гістарычным станаўленні і развіцці духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа; духоўнай, культурнай і гістарычнай ролі Каталіцкай царквы на тэрыторыі Беларусі; неаддзельнасці ад агульнай гісторыі народа Беларусі Евангеліцка-лютэранскай, царквы, іудаізму і ісламу; неабходнасці садзеяння дасягненню ўзаемнага разумення, тэрпімасці і павагі рэлігійных пачуццяў грамадзян у пытаннях свабоды сумлення і веравызнання”. Такім чынам, у дадзенай Прэамбуле разам з абвяшчэннем права кожнага грамадзяніна на свабоду сумлення і роўнасці рэлігій перад законам таксама вылучаюцца пяць рэлігій: праваслаўе, каталіцтва, лютэранства, іудаізм і іслам, якія звязаныя з гістарычнай традыцыяй народа Беларусі. Асаблівая роля адводзіцца Праваслаўнай царкве, абвяшчаецца, што яна аказала вызначальны ўплыў на фарміраванне духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларусаў. Гэты ж прынцып праводзіцца і ў іншых артыкулах закона: “Рэлігіі і веравызнанні роўныя перад законам” (Арт. 6), “Грамадзяне роўныя перад законам незалежна ад іх стаўлення да рэлігіі” (Арт. 7), “Узаемаадносіны дзяржавы і рэлігійных арганізацый рэгулююцца законам з улікам іх уплыву на фарміраванне духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа” (Арт. 8).

Такім чынам, мы можам канстатаваць як наяўнасць праблем ў дасягненні міжканфесійнай згоды на Беларусі, так і шляхі па іх вырашэнню. На наш погляд, па меры росту колькасці рэлігійных суполак а таксама развіцця вопыту рэлігійнага жыцця будзе ўзмацняцца дыялог паміж канфесіямі і на гэтай падставе вырашацца існуючыя праблемы.

Спісок использованных источников:

1. Пирожник, И.И. Беларусь после «религиозного бума»: что изменилось? / И. И. Пирожник [и др.] // Социология. – 2006. – № 4. – С. 46-55.